

7. Некоторые наименований не могли быть отнесены к какой-либо подгруппе, из выделенных ономастологами, поэтому определены в отдельную подгруппу названия в часть активных деятелей города, так как внесли неоспоримый вклад в жизнь города.

8. В отличие от других урбанонимов, входящих в ономастические системы городов Ярославской области, используются всего две модели для образования названий-посвящений.

В заключение отметим, что наименования-посвящения требуют переосмысления, так как большинство меморативов деятелям революционных движений, героям революций и гражданской войны, партийным и государственным лидерам устарели. Дальнейшее изучение меморативов может быть осуществлено в совокупности с посвящениями другим топообъектам или для определения путей изменения облика города в советский период.

#### Литература

1. Ильин, Д.Ю. Изменение ономастических единиц: возможность отражения в туристическом дискурсе / Д.Ю. Ильин // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. – 2017. – Т. 16 №4. – С. 129–136.
2. Качалкова, Ю.А. Урбанонимическое пространство современного Екатеринбурга (официальные названия) / Ю.А. Качалкова // Вопросы ономастики. – 2013. – №1. – С. 88–104.
3. Мезенко, А.М. Урбанонимия Беларуси: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.01 / А.М. Мезенко. – Минск, 1991. – 34 с.
4. Разумов, Р.В. Постсоветская урбанонимия Российской Федерации: основные мотивы номинации и онимические ожидания горожан / Р.В. Разумов // Верхневолжский филологический вестник. – 2020. – №3. – С. 90–98.
5. Суперанская, А.В. Общая теория имени собственного / А.В. Суперанская. – Москва: Наука, 1973. – 366 с.
6. Azaryahu, M. The Power of Commemorative Street Names / M. Azaryahu // Environment and Planning D: Society and Space. – 1996. – Vol. 14. – P. 311–330.

#### Источники

1. Васильев, С.Д. Улицы, на которых мы живем / С.Д. Васильев, К.И. Иванов. – Переславль-Залесский: Переславльчкий совет ВООПИиК, 2005. – 142 с.
2. Киселев, С.И. Хронограф событий Гаврилов-Ямского края: события, факты, комментарии, 1918–1941 гг. / С.И. Киселев. – Ярославль: Аверос Плюс, 2017. – 476 с.
3. Лиуконен, Е.А. Улицы старого Углича / Е.А. Лиуконен. – Углич: ООО «Издательский дом «Углич», 2017. – 426 с.

**Т.А. Кісель, Н.Р. Якубук**

Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна

e-mail: smalucha@yandex.by

e-mail: kisel-ts@mail.ru

УДК 811.161.3'373.21

### **Мікратапанімія Столінскага раёна (матэрыялы да слоўніка “Мікратапанімія Брэсцкай вобласці”)**

Ключавыя словы: *анамастычны матэрыял, мікратапанімія, моўны рэгіён, Столінскі раён, Брэсцкая вобласць.*

*У артыкуле пададзены мікратапанімы, зафіксаваныя падчас дыялекталагічных экспедыцый у вёскі Столінскага раёна Брэсцкай вобласці. Назвы ўрочышчаў уяўляюць цікавасць не толькі як сродак зносінаў, але, у першую чаргу, як крыніца шматлікіх і разнастайных ведаў пра нацыянальную гісторыю і культуру. Таму надзённым з’яўляецца пытанне збору, апрацоўкі і вывучэння анамастычнага матэрыялу Брэстчыны.*

**Microtoponymy of Stolin district  
(materials for the dictionary “Microtoponymy of the Brest region”)**

Key words: *onomastic material, microtoponymy, language region, Stolin district, Brest region.*

*The article presents the microtoponyms recorded during dialectological expeditions to the villages of Stolin district in Brest region. The names of the tracts are of interest not only as a means of communication, but above all as a source of numerous and varied knowledge about national history and culture. Therefore, the issue of collecting, processing and studying the onomastic material of Brest region is relevant.*

Мікратапонімы, адносячыся да спецыфічнай часткі рэгіянальнай лексічнай сістэмы, з’яўляюцца важнай крыніцай разнастайнай лінгвістычнай і экстралінгвістычнай інфармацыі, таму што кожны рэгіён – своеасаблівая тэрыторыя са сваёй гісторыяй і традыцыямі. Гэта ўнікальны моўны матэрыял, які захоўвае цікавыя звесткі пра матэрыяльную і духоўную культуру народа. Па мікратапонімах можна прасачыць гісторыю таго ці іншага населенага пункта, змены ў жыцці цэлых пакаленняў.

Даследаванне ажыццяўлялася ў межах рэалізацыі НДР “Лінгвакультуралагічны кампанент у змесце асноўных этнаканцэптаў і ўласных найменняў Брэсцка-Пінскага моўнага рэгіёна” (№ ДР 20211558 ад 24.05.2021) пры фінансавай падтрымцы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Назвы ўрочышчаў, што падаюцца ў даным артыкуле, запісаны падчас дыялекталагічных экспедыцый у вёскі Столінскага раёна Брэсцкай вобласці.

**АБЕСІНІЯ** ж. Частка вёскі. (в. Хорск)

**БАБЫНА ГОРА** ж. Частка Нячатаўскага лесу, размешчаная на ўзвышаным месцы. Паводле мясцовай легенды, тут раней жыла злая баба-вядзьмарка. *Пойшлы до Бабынэй Горы, там богато ягід назбираем, і далёко ны одходь, бо баба выскочыть і соплямы тыбэ вэльмо обмажэ.* (в. Фядоры)

**БАГО́ННІК** м. Лес, у якім расце багун. (в. Альшаны)

**БАМ** м. Участак зямлі, які знаходзіцца далёка ад вёскі. Выкарыстоўваецца ў летні перыяд як часовая палявая ферма. *Сыну, поідэм на БАМ разом, поможэш короў доіты.* (в. Фядоры)

**БАРАВОЕ** н. Урочышча ў лесе. (в. Рубель)

**БАСЭ́НЬ** ж. Лес. *За Смоляром едэм у Басэнь. Там дубі росли.* (в. Гарадная)

**БАТРАКІ** мн. Неафіцыйная назва вуліцы Савецкай, на якой раней жылі батракі (в. Рухча)

**БЕРЭ́ЗНЯК** м. Невялікі лес, у якім растуць адны бярозы (в. Альшаны)

**БІКОВЭ** н. Лес. (в. Аўсямірава)

**БІЛАЯ** ж. Поле на месцы былога хутара. Магчыма, назва звязана з колерам глебы (пясчаная, светлая). (в. Фядоры)

**БІР** м. Вялікі змешаны лес, які знаходзіцца на мяжы Беларусі і Украіны. *В Бір по козлякы ходять, по білыі грыбы.* (в. Нячатава, в. Фядоры)

**БІРКА** ж. Частка лесу на месцы былога хутара. *Думаю, шо трэба з’іздыты на Бірку, хоть гэто вэльмы далёко.* (в. Фядоры)

**БОЛО́ТО** н. Балота Марочна, якое знаходзіцца на мяжы Беларусі і Украіны. *Глянь, воны зноў швэндалы ў Болото по клюкву.* (в. Нячатава, в. Гарадная, в. Калоднае, в. Фядоры); частка вёскі, размешчаная ў нізіне і аб’яднаная вуліцай Балотняя. *На Болоты заўсюды ны проіты, ны проіхаты, гразь, ямкы.* (в. Фядоры)

БОЛЫ́ЦЦЭ *н.* Малое балота, праз якое можна выйсці да вялікага балота Марочня.  
(в. Фядоры)  
БОР *м.* Месца ў лесе, дзе пасвілі цялят. (в. Кароцічы)  
БОРОВІ́ЦА *ж.* Участак зямлі на месцы былога бору. (в. Семігосцічы)  
БОРОДОЁ́ВА ГОРА́ *ж.* Узвышанае месца, дзе знаходзіцца археалагічны помнік.  
(в. Гарадная)  
БРАДЗІ́ЛАЎКА *ж.* Неафіцыйная назва вуліцы ў вёсцы, гразкае месца. (в. Бор-Дубінец)  
БРАДО́К *м.* Частка лесу. *Подалася туды, бі до Брадка. Там хорóшы ягóднік.*  
(в. Гарадная)  
БРОД *м.* Частка вёскі. (в. Альманы)  
БРУДКІ́ *мн.* Хмызняк сярод вады. (в. Старое Сяло)  
БУРТЫ́ *мн.* Частка вёскі, дзе раней знаходзілася сховішча гародніны – ‘бурты’.  
(в. Рубель)  
БУЯНО́ВЦА *ж.* Сасновы лес. (в. Аўсямірава)  
БЫ́БКІЎ САДО́К *м.* Pole з садам на месцы былога хутара, які належаў селяніну па прозвішчы Быбко. *Мы часто ідэм у ліс коло Быбкінога садка.* (в. Нячатава, в. Фядоры)  
БЭ́РЭ́ЗНЭ *н.* Паша на месцы былога хутара. *Гоньдіка богато було хуторів, і Бэрэзнэ, і Любора.* (в. Нячатава, в. Фядоры)  
БЭ́РЭ́ЗЫНО *н.* Лес. *У Бэрэзына колісь косылі, зараз ягоды бэрэмо.* (в. Гарадная)  
ВАКЗА́Л *м.* Частка вёскі, дзе жывуць некарэнныя жыхары. (в. Рубель)  
ВАЛЫ́ *мн.* Pole на месцы валоў, што ўтварыліся пры сцягванні карчоў, дрэў падчас меліярацыі. *Малыны на тых Валах морэ було, а тыпэр там – однэ полэ, ягоды ныма дэ збыраты.* (в. Фядоры)  
ВЕЛІ́КІ ГРУД *м.* Сенажаць на ўзвышаным месцы (в. Семігосцічы)  
ВЕЛІ́КІ ЛЕС *м.* Неафіцыйная назва часткі вёскі. (в. Рубель)  
ВЕРЕ́МЕЕ́ВА ГРА́ДКА *ж.* Частка лесу. *Колісь там буў участак Пахторова батькі Веремея.* (в. Гарадная)  
ВЕРХВІ́Р’Е *н.* Урочышча каля возера, у розных месцах якога ёсць віры, што ўтвараюцца ў выніку непасрэднага сутыкнення дзвюх плыняў. Віры відаць на паверхні вадаёма. (в. Семігосцічы)  
ВЕРХІ́ *мн.* Сенажаць. (в. Семігосцічы)  
ВОДАКА́ЧКА *ж.* Невялікае возера, з якога качалі ваду. (в. Відзібор)  
ВОРО́БЫНО *н.* Pole на месцы былога хутара. *Чого назвыско Воробыно – ны знаю, зерно там сіялы.* (в. Нячатава)  
ВОРО́НУ́ХА *ж.* Частка лесу. *У Воронухі летом грыбоў було!* (в. Гарадная)  
ВУ́ГОЛ *м.* Луг. *Округ Вугла було болото.* (в. Гарадная)  
ВЫ́ГАН *м.* Месца за вёскай, дзе жыхары пасвілі жывёлу (в. Альшаны)  
ВЫ́ГАРЫ́ШЧА *н.* Урочышча на месцы лесу, які выгараў. (в. Альманы)  
ВЫ́ДРА *ж.* Хутар на расчышчаным ад лесу месцы. *Некалі, мусіць, выдзіралі дрэвы, і там, на Выдры, пасяліліся людзі.* (в. Калоднае)  
ВЫ́ЛАЗ *м.* Pole, за якім знаходзіцца выезд на дарогу. (в. Семігосцічы); урочышча ў лесе. Гэтая мясціна знаходзіцца на выхадзе, або, як казалі ў вёсцы, на “вылазе” з балота.  
(в. Рубель)  
ВЫ́ЛЫ́КЫ ЛІ́С *м.* Урочышча на месцы былога хутара. *Онё тожэ буў хутор.*  
(в. Радчыцк)  
ВЫ́ТРО́ПНЭ *н.* Pole, сенажаць на месцы асушанага балота. *Мы на Вытропному дору дялку сіна зкосылы.* (в. Фядоры)  
ГЛІ́НІ́НСКІ ВО́СТРАЎ *м.* Pole на ўзвышаным месцы з гліністай глебай  
(в. Семігосцічы)  
ГЛІ́НКІ́ *мн.* Урочышча каля аднайменнага возера. *Там копалі гліну, булі ямкі. А потым прочыстылі, стало гозеро.* (в. Гарадная)

ГЛУБО́КЕ *н.* Месца адпачынку на аднайменным возеры. (в. Семігосцічы)  
 ГЛУШКО́Ў КРАМЕ́Ц *м.* Сенажаць чалавека па прозвішчы Глушко.  
 (в. Семігосцічы)  
 ГМІРОВА ВУ́ЛЦА *ж.* Частка вёскі. *Там Гмір жыў.* (в. Гарадная)  
 ГНІЛУ́ША *ж.* Балота. *Гнілуша – болото нізкое і тонкое.* (в. Гарадная)  
 ГО́ЗЭРО *н.* Месца рыбнай лоўлі на возеры. *Вжэ ныхто в нашому Гозыры ны купа-  
 ецца, бо мулом заросло, рыбу ловяць, гусы плаваюць.* (в. Аўсямірава); месца адпачынку  
 на возеры, якое было створана ў выніку асушэння часткі балота Марочна.  
*На Озэры людэй было до смутка, добрэ ўсі отдохнулы.* (в. Фядоры, в. Нячатава)  
 ГОЛІ́ЦЫЯ *ж.* Хутар. *Людзі з Голіцыі купілі зэмку гэтую, і воны там жылі. Потом  
 там буў кірпічны завод.* (в. Гарадная, в. Нячатава)  
 ГОРА *ж.* Частка вёскі на ўзвышаным месцы. *На Горі настроілы хат.* (в. Фядоры)  
 ГОРОДЭ́НЬСКЭ *н.* Pole і лес, якія знаходзяцца каля в. Гарадная. *Поіхалы  
 по грыбы ў Городэньскэ.* (в. Нячатава, в. Фядоры, в. Радчыцк)  
 ГОРЭ́ШНІК *м.* Частка лесу. *За Горэшніком Гміроўцы жылі.* (в. Гарадная)  
 ГО́СЛІВА *н.* Месца купання на аднайменным возеры. (в. Хорск)  
 ГО́СТРАЎ *м.* Урочышча на месцы сядзібы паноў Гастравецкіх. (в. Туры)  
 ГРАДА́ *ж.* Мяжа ляснага масіву (в. Семігосцічы)  
 ГРАНЬ *ж.* Лес. *Грань – граныця Украіны і Беларусі.* (в. Гарадная)  
 ГРУДО́К *м.* Паша паміж хатамі ў вёсцы на ўзвышаным месцы. *Людзі ўжэ павыга-  
 нялы короў на Грудок.* (в. Фядоры)  
 ГРЫ́ЦКОВА ГРАДА *ж.* Сенажаць. (в. Семігосцічы)  
 ГРЫ́ЦУ́ХА *ж.* Балота. *Грыцуха – то болото.* (в. Гарадная)  
 ГРЫ́ШКОВЕ *мн.* Балота. *По Грышковых пасвілі коровы.* (в. Гарадная)  
 ГУ́МНІШЧА *н.* Pole на месцы, дзе раней размяшчаліся хлявы, пуні.  
 (в. Семігосцічы)  
 ГУ́СІ *мн.* Месца ў лесе, дзе вясною пры вяртанні з выраю спыняліся гусі.  
 (в. Хатомель)  
 ГУСЭ́ЛЬЦА *ж.* Паша. *Гусэлыца в самом коньцы сыла.* (в. Нячатава)  
 ДЕЛО́ЎКА *ж.* Частка лесу. *У Делоўцы лес валілі.* (в. Гарадная)  
 ДЗЭ́ДЗІНКА *ж.* Балота. *На Дзедзінцы ходзяць у нас каровы.* (в. Калоднае)  
 ДЗІ́КІ МОХ *м.* Луг, які знаходзіцца пасярод лесу недалёка ад вёскі. (в. Відзібор)  
 ДЗІ́КОЕ БОЛО́ТО *н.* Луг, які выкарыстоўваюць як сенажаць, але да яго цяжка даб-  
 рацца праз хмызнякі і балота. (в. Відзібор)  
 ДІ́ДОВА ГОРА́ *ж.* Месца за вёскай, дзе знаходзіцца замчышча. *Кажуть, шо там,  
 на горі, дід бородаты жыв.* (в. Гарадная)  
 ДОВГО́Е *н.* Самае працяглае па даўжыні возера. (в. Семігосцічы)  
 ДОВГЫ́ ЛІС *м.* Паласа лесу. *Доўгы ліс – ж гэто прозліско.* (в. Радчыцк)  
 ДОМА́НСКІ *м.* Сенажаць на востраве. Мясцовы жыхар Сяргей Басан служыў у  
 арміі каля Даманска. Калі Сяргея клікалі працаваць у калгас (касіць сена), той  
 з неахвотай ішоў і казаў: “Лічыце, што я загінуў на Доманском” (в. Семігосцічы)  
 ДО́МКІ *мн.* Частка вёскі, дзе на месцы старых хат у 80–90 гады 20 ст. пабудаваны  
 двух-, трохпавярховыя сучасныя дамы. *Відно, шо ў нас святок: усі Домікі попрыходылы  
 на танцы.* (в. Фядоры)  
 ДО́УГАЯ МАРО́ЧЛЯ *ж.* Pole, дзе расце марочля (зелле). (в. Бор-Дубінец)  
 ДО́УГІ ПЭ́СОК *м.* Выцягнутае ў даўжыню поле з пясчанай глебай (в. Семігосцічы)  
 ДО́УЖЫ́ЦА *ж.* Луг выцягнуты па форме. *На Доўжыцы у нас буў сенокос.*  
 (в. Гарадная)  
 ДРАВА́ХА *ж.* Частка вёскі, дзе раней жыхары нарыхтоўвалі дровы. (в. Відзібор)  
 ДРУГА́ КУРЫ́ЛКА *ж.* Частка лесу, размешчаная каля “курулкі” – доміка для  
 адпачынку ў лесе. *Ягоды збыралы коло Другэй Курылкі.* (в. Фядоры)

ДРЫТЬШЫН *м.* Поле, сенажаць на месцы былога хутара. *Моя бабка, мій батько ў войну жылы на хуторы, на Дрытышыну.* (в. Фядоры)

ДРЭКОВЫ ЛУЖОК *м.* Лес. *У Дрэковому лужку тожэ чорныя ягоды быруць.* (в. Гарадная)

ДУБОВА *ж.* Луг. *У Дубовой рослі дубы, буў сенокос.* (в. Гарадная)

ДУБОВАЕ *н.* Паша за дубамі. *Кароў гоняць на Дубовае.* (в. Калоднае)

ДУБРОВАЯ *ж.* Неафіцыйная назва вуліцы Школьнай – раней на гэтым месцы расло шмат дубоў. (в. Хатомель)

ДУДАРОВА *н.* Поле, якое належала чалавеку па прозвішчы Дудараў. (в. Відзібор)

ДЫМІДОВКА *ж.* Поле. *Дід Дымід жыў – то і Дымідовка.* (в. Аўсямірава)

ДЭ КРЭСТІК *м.* Частка лесу каля пастаўленага крыжа. (в. Фядоры)

ДЭ МІРЛІНЦЫ *мн.* Частка вёскі, дзе жывуць перасяленцы з в. Мерлін. *Воны збыраюцца на горі Дэ мірлінцы.* (в. Фядоры)

ЖАСЬКА *ж.* Поле, на якім раней сеялі збожжа (ад дзеяслова жаць). (в. Семігосцічы)

ЖЫДЫ *мн.* Часткі вёскі, дзе да вайны жылі яўрэі. (в. Рубель)

ЗА БІРЫКОМ *м.* Поле, што знаходзіцца за хутарам селяніна Бірыка. *Сразу За Бірыком кукуруза ростэ, а потым – Яныкіў ліс.* (в. Фядоры)

ЗА ДУБОМ *м.* Балота. *Там ростэ велікі дуб, а за ім – болота.* (в. Гарадная)

ЗА КАНАВОЮ. Частка вёскі, якая размешчана за р. Стубла (рэчку ў вёсцы называюць Канаваю). *Заканаўскыі – гэто тыі, шо жывуць За Канаваю.* (в. Фядоры Стол.)

ЗА КРУКОВСКИМ. Частка лесу. *Кажуць, там вэльмо хфайно, там сам пан Круковскі сыдів.* (в. Гарадная Стол.)

ЗА МАТВІЕМ. Частка лесу. *Онё жів дід Матвій.* (в. Гарадная Стол.)

ЗА ПІСЬМЁНОМ. Лес. *За Пісьменом, бо за полем Пісьмень.* (в. Калоднае Стол.)

ЗАБЛУКВА *ж.* Возера, якое знаходзіцца ў непраходным месцы, каб да яго дабрацца, трэба ведаць мясцовасць, бо можна заблукаць. (в. Семігосцічы)

ЗАБЭРЭЖЖЭ *н.* Поле, сенажаць на месцы былога хутара, размешчанага на беразе р. Стубла. *Дялку сіна нам одбылы ў Забэрэжжы.* (в. Фядоры)

ЗАГОЗЕРНАЯ ВУЛІЦА *ж.* Частка вёскі. *Загозерная, бо за гозером.* (в. Гарадная)

ЗАГРУДОЧЧЭ *н.* Лес за грудком. (в. Аўсямірава)

ЗАДОВГА *ж.* Поле. (в. Аўсямірава)

ЗАКОШІВ’Е *н.* Частка вёскі. *Есціка і Закошів’е, і Заміссе.* (в. Аўсямірава)

ЗАКУП’Е *н.* Поле за балотам, багатым на купы травы. *На Закуп’і ріс говэс, шыныца.* (в. Нячатава)

ЗАМІССЕ *н.* Частка вёскі за сялом (за місцэм). (в. Аўсямірава)

ЗАМКОВЫШЧА *н.* Узвышанае месца за вёскай. *Замковышча – гэто гора. Там, кажуць, колісь замок буў.* (в. Гарадная)

ЗАМОГЛІЦА *ж.* Поле, размешчанае за мясцовымі могілкамі (в. Семігосцічы)

ЗАМОГЫЛЛЕ *н.* Частка вёскі, якая знаходзіцца за могілкамі. *Мій однокласнік жывэ ў Замогылли.* (в. Фядоры)

ЗАМЧЫШЧЭ *н.* Узвышанае месца, дзе знаходзіцца археалагічны помнік – гарадзішча. (в. Гарадная)

ЗАПЕСОЧ’Е *н.* Месца купання на возеры. (в. Семігосцічы)

ЗАПЛОЦЬЕ *н.* Поле, абгароджанае плотам (в. Семігосцічы)

ЗАРЭЧКА *ж.* Частка вёскі, якая знаходзіцца за ракой. (в. Рубель)

ЗАРЭЧЫЧ’Е *н.* Возера за ракой. (в. Семігосцічы)

ЗАСТРУЖЖЭ *н.* Поле, сенажаць на месцы былога хутара. *Гэтым літом короў загналы на БАМ аж у Застружжэ.* (в. Фядоры)

ЗБЫШЧА *н.* Частка вёскі, дамы якой былі збіты (пастаўлены) у адзін доўгі рад. *Мы жылы на Збышчы, потым пырыхалы на Полянку.* (в. Фядоры)

ЗЕЛІНСКОЕ *н.* Лес. *Там жыў леснік Зелінскі.* (в. Гарадная)

ЗОЛОТЫ РОГ *м.* Возера мае форму рога і славіцца вялікай колькасцю рыбы ў ім (таму і залаты). (в. Семігосцічы)

ЗОЎКІНЬСКЭ *н.* Поле, сенажаць, якія знаходзяцца каля вёскі Жолкіна (мясц. Зоўкінь). *До Зоўкіньскаго ішчэ далэковато.* (в. Фядоры)

ЗЯЛЁНЫ ХУТАР *м.* Хутар, акружаны лесам, які знаходзіцца далёка ад вёскі. (в. Відзібор)

ІЛЬКОВА ДОЛІНА *ж.* Лес. *Там забіло Ілька. Поехаў ён у лес по дрова воламі, а на дарозі застромілася дэрэвіна, і ён хоцеў яе отсекчы. А вона крутанулася і прыбіла ёго.* (в. Гарадная)

КАЗЛОВА ГОРА *ж.* Поле на ўзвышаным месцы, якое раней належала селяніну па мянушцы Казёл. (в. Хорск)

**А.І. Копач**

Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт

e-mail: aleh@bk.ru

УДК 801.311.5(043.2)

### **Схемы аб'екта як адасобленага, але не самастойнага арыенціра ў прасторы ва ўласных імёнах географічных аб'ектаў Беларусі**

Ключавыя словы: *кагнітыўная лінгвістыка, граматыка канструкцый, тапанімічная канструкцыя, схема, рэкурсіўныя адзінкі, сродкі рэпрэзентацыі.*

*На прыкладзе тапонімаў Беларусі, якія рэпрэзентуюць апасродкаваны характар успрымання адзінкавых географічных аб'ектаў, паказаны паступальнасць развіцця граматычнага і семантычнага бакоў тапазнака, іх абумоўленасць відам аб'екта намінацыі, прытасаванасць тапазнакаў да падтрымкі адзін аднаго пры намінацыі аб'ектаў тапанімічнай прасторы.*

**Aleh I. Kopach**

Minsk State Linguistic University

### **Schemes of the object as a separate but not an independent landmark in space in the geographical names of Belarus**

Key words: *cognitive linguistics, construction grammar, toponymic construction, scheme, recursive units, means of representation.*

*A consistent development of grammatical and semantic aspects of a toponymic sign, their dependence on the type of a toponym, and adaptability of place names to support each other while naming the objects of a toponymic space are shown on the example of Belarusian toponyms representing indirect nature of the perception of geographical objects.*

Граматыка тапоніма рэдка разглядалася ў лінгвістыцы як цэласная сімвалічная структура, за якой стаіць семантычны складнік. Як правіла, топаасновы вывучаліся адасоблена ад топафармантаў. Яшчэ радзей на аснове спалучэння граматычных паказчыкаў